

ПСІХАЛОГІЯ

УДК 159.99

А. А. Дзідкоўская, А. П. Лабанаў

ТЭАРЭТЫЧНЫЯ ПАДЫХОДЫ ДА ПЕРЫЯДЫЗАЦЫИ ЭМПІРЫЧНЫХ ДАСЛЕДАВАННЯЎ КАГНІТЫЎНЫХ СТИЛЯЎ

Генезіс стылявога падыходу. Слова «стыль» (гр. *stylos* палка, палачка, стрыжань) абазначае інструмент для пісьма ў выглядзе востраканечнага стрыжня з косці альбо металу. Старажытныя грэкі і рымляне пісалі стылем на драўляных таблічках, пакрытых воскам. Пры пісьме воск выцарапваўся. Памылкі сціралі тупым бокам стылю, што рабілася ў выглядзе лапатачкі альбо шара. Яшчэ ў старажытнасці ад назвы гэтага інструмента ўзнікла адцягненае паняцце «стыль», азначаючае літаратурны стыль аўтара.

Псіхалогія запазычыла паняцце стылю з вобласці мастацства, дзе пад стылем разумеюць «устойчивую целостность или общность образной системы, средств художественной выразительности, образных приемов, характеризующих произведение искусства или совокупность произведений» [18, с. 514]. Катэгорыя стылю мае некалькі ўзоруноў абагульненасці. Найбольш агульнымі з'яўляюцца паняцці гістарычных і нацыянальных стыляў. Сярэдні ўзровень звязаны са стылямі асобных мастацкіх школ і напрамкаў, дзе выразнікам стылю выступае пэўная група людзей. У аснове гэтай іерархii знаходзіцца мноства індывідуальных стыляў, стварэннем і суб'ектам якіх з'яўляюцца канкрэтныя людзі.

Суадносіны паміж кампанентамі дадзенай іерархii мяняліся і азначанаваліся к XX ст. сцвярджэннем прыярытету індывідуальнага стылю над гістарычнымі і нацыянальнымі стылямі. Перавага індывідуальнай формы стылю над яго групавой формай звязана, магчыма, з пашырэннем грамадзянскіх правоў і творчай свабодай асобы. Дзейнасць, выступаючая ўмоўай фарміравання стылю, патрабуе пэўнага вызвалення яе выканаўцы і таперантнасці грамадства.

Пазіцыі індывідуальнага стылю ў мастацстве ўзмацніла распрацоўка механізму аховы аўтарскіх правоў. Творы мастацства перасталі быць аナンімнымі і народнымі. Упершыню гэту думку выказаў Г. дэ Бюфон у прамове з нагоды яго

выбрання ў члены Французскай акадэміі ў 1753 г.: «Богатство знаний, глубина наблюдений, даже сама новизна открытий еще не служит надежной гарантией бессмертия. Эти вещи вне человека, стиль же есть сам человек. Поэтому стиль нельзя ни отнять, ни перенять, ни подменить» [12, с. 154].

У псіхалагічным контэксле вучэнне аб стылі ўпершыню знайшло афармленне ў працах А. Адлера для тлумачэння індывідуальнай разнастайнасці жыццёвага шляху асобы. Як сцвярджае А. В. Лібін [9], канцепцыя стылю афармлялася адначасова з развіццём уяўлення ўчонага аб сацыяльных інтарэсах. Пад сацыяльнымі інтарэсамі А. Адлер разумеў міжвольныя імпульсы індывіда, якія выражаліся ў яго імкненні знаходзіцца побач з другімі людзьмі, адаптавацца да соцыуму. Пад упłyvам недасканаласці індывідуальнай арганізацыі і пагрозы з боку бліжэйшага сацыяльнага асяроддзя ў першыя 3—5 гадоў жыцця ў дэцяці фарміруюцца ахоўныя і кампенсаторныя стратэгіі, адзіная лінія актыўнасці індывіда, штотаксці у аснове стылю. У далейшым індывід абараняючыся ёд усведамлення ўласнай неўпакоі і жадаючы дасягнуць дамінавання ў адносінах з другімі людзьмі, імкненіем падтрымаваць сферміраваны стыль.

Упершыню тэрмін «жыццёвы стыль» А. Адлер выкарыстаў у 1926 г. Раней ім ужываліся паняцці «накіроўваючы вобраз», «форма жыцця», «лінія жыцця», «жыццёвы план», «лінія развіцця цэласнай асобы» [15]. Стыль жыцця ён дэфиніе як «значение, которое человек придает миру и самому себе, его цели, направленность его устремлений и те подходы, которые он использует при решении жизненных проблем» [1].

А. В. Сідарэнка [15] канкрэтызуе прыведзенне азначэнне і звязтае ўвагу на два аспекты 1) стыль — гэта прынятая чалавекам канцэпцыя жыцця; 2) прыняты чалавекам патэрн падвойнін. Дысананс, які стварыўся паміж канцэптуальным палажэннем індывідуальнай псіхалогіі А. Адлера («мы не рассматриваем людей как

тиль» [1]) і практичнай запатрабаванасцю навуковай тыпалогії, на наш погляд, не садзейчай далейшай распрацоўцы тэорыі стылю жыцця. Насуперак сцвярджэнню, што ў кожнага чалавека свой стыль, А. Адлер выдзяляў каўсны, кіравальны, пазбягальны і атрымліваючы жыццёвыя стылі.

Такім чынам, А. Адлер выкарыстоўваў паняцце стылю як характеристыстыкі сістэмы мэт чалавека, забяспечваючых яго сацыяльную таўнацэннасць. Стыль жыцця чалавек не стварае, ён складваецца ў працэсе ўзаемадзеяння арганізма і сацыяльных умоў жыццядзеянні. Тры гэтым вучоны дапускаў атаясамліванне паняцця «стыль жыцця», «характар» і «асобы».

Іншы змест у паняцце стылю ўкладваў Г. Олларт. Пад стылем ён разумеў сукупнасць сыс асобы «інструментальнага парадку», якія ў сваю чаргу атаясамліваў з «дыспрапорцыямі ўзброенасці» В. Штэрна. Г. Олларт уявіў, што некаторыя рысы асобы могуць мець выключна інструментальнае значэнне і рэпрэзентаваць стыль альбо экспрэсію паводзін, але не абразкова з'яўляцца часткай базавай асобаснай структуры [16]. У ліку стылевых якасцей асобы ён называе ветлівасць, гаварлівасць, пастаўства і ращучасць. У цэлым Г. Олларт не дыферэнцыруе індывідуальныя аперацыі, пры дзапамозе якіх задавальняюцца матывы, і функцыянальна-дynamічныя асаблівасці, якімі абумоўлены гэтыя аперацыі: тыя і другія ён характеристызуе як «дыспрапорцыі ўзброенасці».

Погляды Г. Олларта паўплывалі на развіцце паняцця стылю ў амерыканскай псіхалогіі. Стагнер пад стылем разуме асобасна абумоўленыя абагульненныя схемы перцептыўных актаў (перцептыўныя стылі) і форм рэагавання рэактыўныя стылі). Да перцептыўных стыляў ён адносіць абагульненныя схемы суднясенненія зобразу, якія разглядаюцца як перцептыўныя аперацыі; да рэактыўных — розныя тыпы эмаянальнага разраду: рухальны (чалавек сцікае кулакі), саматычны (бліздненне, чырваненне), мякінетычную дынаміку пры фрустрацыі, выяўленую ў волытах па методыцы Э. Міра-Лопеца. Рэактыўныя стылі не звязаны з конкретным зместам перажывання або ўсведамлівання чалавекам, гэта фармальна-дynamічныя характеристыстыкі. Як і ў Г. Олларта, індывідуальная перцептыўная стылі Р. Стагнера — гэта інструментальныя ўласцівасці, што характеристызуюць аперацыі, якія выкарыстоўвае асока для задавальнення матыву.

Можна канстатаваць, што экспурс у перадгісторыю вучэння аб стылі мае самастойную навуковую каштоўнасць. Аднак волыт гэтых даследаванняў недастаткова асэнсаваны, таму

абмяжуемся агульнымі выводамі. У 1930—1940-х гг. паняцце «стыль» актыўна выкарыстоўвалася ў псіхалогіі асобы: як метафорычна-апісальны канструкт, які тлумачыць інтэгральныя характеристыстыкі жыццядзеянні чалавека; 2) як тэрмін з арсенала проектыўных псіхадыягностычных методык. Г. Роршах і Р. Вартэг лічылі, што пэўныя фармальныя характеристыкі, незалежна ад іх паходжання, павінны прайяўляцца ў розных дзеяннях суб'екта.

Спынімся на аналізе тэарэтычных вытокуў псіхалогіі кагнітыўных стыляў, якія дастаткова поўна прадстаўлены ў замежнай і айчыннай псіхалогіі: Т. В. Карнілава і Г. У. Парамей [7], Г. Клаўс [4], S. Messer [23], К. У. Сізоў [16], А. В. Салаўёў [17], М. А. Халодная [19—21], І. П. Шкуратава [22] і інш.

У якасці крыніц часцей выкарыстоўваюцца нямецкая псіхалогія (А. Адлер, М. Мейман, К. Юнг), гештальтпсіхалогія, псахааналітычная традыцыя (Дж. Клейн, Р. Гарднер, Ф. Хольцман, Г. Шлезінгер), тэорыя дыферэнцыраванасці псіхічных сістэм К. Левіна, даследаванні індывідуальных стратэгій катэгарызацыі (Дж. Каган), палажэнне аб рыгіднасці і рыгідным контролі (Р. Кэтэл, Дж. Струп) і кагнітыўная тэорыя асобы (О. Харві, Д. Хант, Х. Шродэр). Шэраг даследчыкаў падкрэсліваюць уклад прац Г. Роршаха і Д. Рапапорта па распрацоўцы новых тлумачальных схем аналізу рэзультатаў проектыўных методык [7], школы «New look» і палажэннію аб упłyве асобасных характеристыстyk на працэсы ўспрымання і мыслення [7, с. 16].

Увагі заслугоўвае вывод амерыканскага псіхолага Дж. Кагана аб tym, што псіхалогія кагнітыўных стыляў з'яўляецца рэзультатам навуковага супрацьстаяння біхевіярызму і школы Ж. Піяжэ (S. Messer [51]). У цэлым паняцце кагнітыўнага стылю аперацыяналізавана ў сучаснай кагнітыўнай псіхалогіі і адказвае ўяўленням аб псіхіцы як дыскурсіўнай актыўнасці. У кагнітыўнай псіхалогіі асока пазнаючага з'яўляецца актыўнай, а прынцып апераціўнага пазнання індывідам знешняга свету, інтэрпрэтацыя, уплыў сферміраваных структур рэпрэзентацыі на вылучэнне і ўспрыманне сенсорнага стымулу адзыгрываюць важную ролю ў кагнітыўнай мадэлі пазнання.

Праблемы перыядызацыі даследаванняў кагнітыўных стыляў. Праблемай сучаснай псіхалогіі кагнітыўных стыляў застаецца распрацоўка і аргументаванне агульнапрызнанай навуковай перыядызацыі даследаванняў. У айчыннай псіхалагічнай навуцы існуюць тры альбо чатыры этапы (перыяды), межы якіх акрэслены ўмоўна.

Першы этап — «пачатак распрацоўкі паняцця кагнітыўнага стылю». Ён прыходзіцца на 20—30-я гг. [7] альбо на 30—40-я гг. [8; 20].

Другі этап — станаўленне стылявога падыходу. Традыцыйны стылявы падыход, па М. А. Халоднай, прыходзіцца на 50—70-я гг.; перыяд парцыяльных стыляў, па Т. В. Карнілавай і Г. У. Парамей, — 50-я — пачатак 70-х гг. Як сцвярджае М. А. Халодная, гэты этап харкторызуеца аперацыяналізацыяй вызначэння кагнітыўных стыляў, вызначэннем стылявых якасцей праз працэдуру іх вымярэння [20].

Трэці этап — «современный этап стилевого подхода с его тенденцией к гиперобобщению понятия когнитивного стиля», на думку М. А. Халоднай, пачаўся з канца 80-х гг. XX ст. Т. В. Карнілава і Г. У. Парамей лічаць, што трэці этап адпавядае дзесяцігоддзю (1975—1985) і харкторызуеца распрацоўкай фактарных тэорый кагнітыўных стыляў.

Чацвёрты этап — сучасны этап у псіхалогіі кагнітыўных стыляў. Т. В. Карнілава і Г. У. Парамей абазначаюць яго як «структурна-функциянальны перыяд». У адрозненне ад уласцівай ранейшым даследаванням кагнітыўных стыляў псіхадыягнастычнай традыцыі, сучасны стратэгіяльны падыход накіраваны на выяўленне фарміруемых стылем пазнавальных (інтэлектуальных) стратэгій). У далейшым будзем карыстацца назвамі этапаў, пропанаванымі Т. В. Карнілавай і Г. У. Парамей, якія, на наш погляд, шырэй адлюстроўваюць змястоўны і інструментальны бакі эвалюцыі ўяўленняў аб кагнітыўных стылях. Аднак першы этап зручней абазначыць як нулявы, паколькі ў гэты час адсутнічала сама паняцце кагнітыўнага стылю (табл.).

У айчыннай псіхалогіі праблематыку кагнітыўных стыляў пачалі распрацоўваць у Ленінградскім дзяржаўным універсітэце пад кіраўніцтвам І. П. Палея ў кантэксце дыферэнцыяльнай псіхалогіі. Навуковы інтарэс да гэтай праблемы абумоўліваўся тым, што пры вывучэнні кагнітыўных стыляў вылучыўся шэраг супляречнасцей: судносіны біялагічнага — сацыяльнага, стабільнасці — мабільнасці, фармальнасці — змястоўнасці, трансістутуўнасці — сітуатыўнасці ў псіхалогіі асобы [5].

З сярэдзіны 70-х гг. у галіне псіхалогіі кагнітыўных стыляў атрымалі вядомасць працы І. Н. Казловай (1975), В. Коллі (1976), А. Т. Сакаловай (1976), А. В. Салаўёва (1977), М. С. Ягоравай (1979) і інш. Першым выданнем у айчыннай псіхалогіі, у якім псіхалогіі кагнітыўных стыляў прысвячалася асобная глава, стаў зборнік «Психологические проблемы индивидуальности» [13]. У ёй былі апублікованы рэзультаты тэарэтычных і эмпірычных даследаванняў індывідуальнага стылю асобы, уключаючы працы па кагнітыўных стылях, стылях дзеянасці і зносаў.

У маі 1986 г. у Талінскім педагогічным інстытуце імя Э. Вільдэ быў праведзены Усесаюзны семінар па псіхалогіі кагнітыўных стыляў, у якім прынялі ўдзел 70 спецыялістаў. Дыскусія разгарнулася вакол трох праблем: судносіны інструментальнага і рэзультатыўнага ў кагнітыўных стылях; месца кагнітыўнага стылю ў структуры індывідуальнасці; мабільнасць — устойлівасць кагнітыўнага стылю [5—6]. З 1990 г. лідэрам айчыннай школы псіхалогіі кагнітыўных стыляў стала М. А. Халодная.

У беларускай псіхалагічнай науцы першае навуковае даследаванне, маючае непасрэд-

Табліца

Перыядызацыя даследавання кагнітыўных стыляў

№ п/п	Назва перыяду	Дата	Кароткая харкторыстыка	Персаналіі
0	Генезіс стылявога падыходу	20—40-я гг.	Шырокая недыферэнцыраваная трактоўка паняцця стылю	А. Адлер, К. Юнг, Г. Олларт, Р. Стагнер
1	Парцыяльны	50—60-я гг.	Эмпірычныя даследаванні, распрацоўка і адаптацыя псіхадыягнастычнага інструментарыя, аперацыяналізацыя паняцця кагнітыўнага стылю, перавага тэндэнцыі дыферэнцыяцыі, уядзенне максімальнай колькасці стыляў як біполярных канструктаў	Г. Уіткін, Дж. Каган, Г. Клейн, Р. Гарднер, Г. Шлезінгер
2	Фактарны	70-я — сярэдзіна 80-х гг.	Карэляцыйныя даследаванні, пошук агульных каардынат, узнікненне тэндэнцыі да інтэграцыі, абагульненне на ўзору кагнітыўных стыляў і/альбо іх полюсаў, збераганне традыцыйнага падыходу	Г. Кестлін-Глоджэр, М. Петцольд і Г. Нікель, В. Колга, А. В. Салаўёў, М. С. Ягорава
3	Структурна-функциянальны	з канца 80-х гг.	Перавага тэндэнцыі да інтэграцыі, пошук устойлівых сувязей і дынамічных структур, функциянальна-стратэгіяльны падыход, новыя нетрадыцыйныя харктор даследаванняў, эфект расшырэння полюсаў	Д. М. Уордэл і Дж. Ройс, М. А. Халодная, І. П. Шкуратаўа, Р. Райдынг, Ч. Носал

ныя адносіны да псіхалогії кагнітыўных стыляў, выканала Т. Е. Касарэўская. Яна ўстанавіла, што дзеці з аналітычным стылем успрымання часцей дасягаюць высокага ўзроўню разумення тэксту, чым з сінтэтычным стылем.

А. П. Лабанаў увёў тэму «Кагнітыўныя стылі» ў змест праграмы па «Агульной психалогіі» на аддзяленні біялогіі і практычнай психалогіі БДПУ (адкрыту аспіранцкую лекцыю на гэтую тэму прачытала, а затым апублікавала С. М. Ісаенка [3]). Ім распрацаваны рабочая і базавая праграмы спецкурса «Актуальныя праблемы психалогіі інтэлекту», якія складаюцца з дзвюх частак: психалогіі інтэлекту і психалогіі кагнітыўных стыляў. У 1999—2000 гг. А. П. Лабанаў і С. І. Копцева выдалі першы ў рэспубліцы вучэбны дапаможнік, які ўтрымлівае матэрыял па кагнітыўных стылях [11].

Рэзультаты даследавання кагнітыўных стыляў полезалежнасці — поленезалежнасці і рыгіднасці — гібкасці пазнавальнага контролю прадстаўлены ў публікацыях А. П. Лабанава [10—11] і А. А. Дзідкоўскай [2].

Адзначым і спрэчную працу Л. М. Рожынай [14]. З аднаго боку, аўтар падводзіць вынікі шматгадовых даследаванняў кагнітыўнай прастаты — складанасці (1993, 1998—2002 гг.). У якасці дыягнастычнага інструментарыя даследчыца выкарыстоўвае аўтарскі варыянт мадыфікацыі Тэсту асобасных канструктаў Дж. Келі, якая праводзілася А. Г. Шмялевым. З другога боку, неабгрунтавана (як тэарэтычна, так і эмпірычна) Л. М. Рожына вылучае крытэрый кагнітыўнага стылю «полезалежнасць — поленезалежнасць». Колькасць «неповторяючыхся деталей, отмеченных испытуемыми при описании художественных изображений» [14, с. 8], не сведчыць у неабходнай меры аб кагнітыўным стылі полезалежнасці — поленезалежнасці. Выклікаюць сумненне такія крытэрый, як дакладнасць, яснасць вобраза, аб'ём і паўната яго апісання. Характар аналізу апісання карцін, прапанаваны аўтарам, заснованы на тым, што даследуемыя фіксавалі ўвагу на знешніх характеристыстых бачнага поля альбо выхадзяе за яго рамкі, звярталіся да ўнутраных характеристыстых, — гэта знешні — унутраны локус контролю альбо рыгіднасць — гібкасць пазнавальнага контролю. Так, у тэсце Р. Гарднера [19] адданенасць асацыяцыі ад слова-стымула (дыстанцыя і колькасць асацыяцый) выступае ў якасці крытэрью гібкага пазнавальнага контролю. Аднак Л. М. Рожына робіць вывод, зыходзячы выключна з якаснага аналізу апісання. Яна не суадносіць атрыманыя даныя з распаўсюджанымі ў сусветнай і айчыннай практыцы дыягнастычнымі методыкамі.

Даследаванне кагнітыўных стыляў у айчыннай (савецкай, расійскай і беларускай) психалогіі на мове матэматыкі можна выразіць формулай: $N - 1$, гэта значыць новы імпульс узнікаў у замежнай (галоўным чынам амерыканскай) психалагічнай навуцы і стымулюваў аналагичныя даследаванні ў айчыннай психалогіі кагнітыўных стыляў. У многім такая сітуацыя з'яўляецца вынікам павольнага пераходу айчынных психолагаў на тэарэтыка-метадалагічныя палажэнні кагнітыўнай парадыгмы. Выключэннем з гэтага правіла можна лічыць апошнюю працы М. А. Халоднай (канцэпцыя расшчаплення полюсаў кагнітыўных стыляў), якія адпавядаюць тэорыі і метадалогіі рэальнага перыяду.

Новыя тэндэнцыі ў психалогіі кагнітыўных стыляў. Аналіз апошніх прац па психалогіі кагнітыўных стыляў [20; 24—26] дазваляе зрабіць наступны вывод: размова можа ісці аб завяршэнні першага вітка спіралі ў эвалюцыі даследавання стыляў. З пункту гледжання тэорыі і метадалогіі у психалогіі кагнітыўных стыляў зноў стаў ужывацца стылявы падыход (без слова «кагнітыўны»). Розніца заключаецца ў tym, што слабадыферэнцыраваныя ўяўленні аб стылі часоў А. Адлера ўступілі месца складанаструктураванай цэласнай канцэпцыі стылявога падыходу.

У выніку значна пашырылася психалагічная геаграфія абласцей даследавання. Як сцвярджае А. У. Лібін [9], сёння кагнітыўныя стылі вывучаюцца ў сувязі з трывма напрамкамі: асобаснымі дыспазіцыямі, характеристыкамі кагнітыўных працесаў, параметрамі паводзін і дзейнасці. Тую ж думку выразіла і М. А. Халодная [20]: калі першапачаткова ў кагнітыўна-стыйлавых даследаваннях на першы план выходзіла індывідуальная спецыфіка перапрацоўкі інфармацыі, то ў сучасных працах пераважае тэндэнцыя выкарыстоўваць паняцце «кагнітыўны стыль» у больш шырокім яго значенні як устойлівия перавагі пэўных способаў пазнавальнай дзейнасці.

ЛІТАРАТУРА

1. Адлер А. Наука жыть: Пер. с англ. и нем. К., 1997.
2. Didkovskaya O. A. Cognitive Styles and Problems of Psychological Education // The Second International Conference on Neural Networks and Artificial Intelligence ICNNAI-2001. Mn., 2001. P. 241—245.
3. Ісаенка С. М. Праяўленні кагнітыўных стыляў у пазнавательнай дзейнасці і зносінах // Псіхологія. 1996. № 3. С. 86—94.
4. Клаус Г. Введение в дифференциальную психологию учения. М., 1987.
5. Когнитивные стили: Тез. науч.-практ. семинара. Таллинн, 1986.

6. Колга В., Лебедева Н. М., Агеева В. С. Семинар по когнитивным стилям // Вопросы психологии. 1986. № 5. С. 187—188.
7. Корнилова Т. В., Парамей Г. В. Подходы к изучению когнитивных стилей: 20 лет спустя // Вопросы психологии. 1989. № 6. С. 140—147.
8. Либин А. В. Дифференциальная психология: на пересечении европейских, российских и американских традиций. М., 1999.
9. Либин А. В. Единая концепция стиля человека: метафора или реальность? // Стиль человека: психологический анализ. М., 1998. С. 109—124.
10. Лобанов А. П., Дидковская О. А. Интеллект и организация познавательной деятельности в юношеском возрасте // Когнитивные штудии: Сб. ст. Когнитивная психология. Мн., 2002. Вып. 1. С. 55—58.
11. Лобанов А. П., Колтева С. И. Актуальные проблемы психологии интеллекта: В 2 ч. М., 2000. Ч. 1.
12. Лосев А. Ф. Понимание стиля от Бюффона до Шлегеля // Литературная учеба. 1988. № 1. С. 153—167.
13. Психологические проблемы индивидуальности. М., 1984. Вып. 2.
14. Рожина Л. Н. Восприятие художественного образа как показатель когнитивного стиля // Психология. 2004. № 4. С. 3—12.
15. Сидоренко Е. В. Терапия и тренинг по Алфреду Адлеру. СПб., 2000.
16. Сизов К. В. Индивидуальный стиль и проблема личностного подхода к способностям // Вопросы психологии. 1988. № 2. С. 160—167.
17. Исследования познавательных стилей в американской психологии // Зарубежные исследования по психологии познавания. М., 1977. С. 235—249.
18. Стиль в литературе и искусстве // БСЭ. 1971. Т. 24. С. 514—516.
19. Холодная М. А. Когнитивные стили как проявление своеобразия индивидуального интеллекта. Киев, 1990.
20. Холодная М. А. Когнитивные стили: О природе индивидуального ума. М., 2002.
21. Холодная М. А. Психология интеллекта: парадоксы исследования. СПб., 2002.
22. Шкуратова И. П. Когнитивный стиль и общение. Ростов н/Д., 1994.
23. Messer S. B. Reflection-Impulsivity: A review // Psychol. Bull. 1976. V. 83. № 6. P. 1026—1053.
24. Nosal Ch. S. Psychologiczne modele umysly. Warszawa, 1990.
25. Rush G. M., Moore D. M. Effect of restructuring training and cognitive style // Educat. Psychology 1991. V. 11. P. 309—321.
26. Wardell D. M., Royce J. R. Toward a multifactor theory of style and their relationship to cognition and affect // J. Pers. 1978. V. 46. № 3. P. 474—505.

SUMMARY

The article dwells on the problems of theoretical and methodological approaches to cognitive style studies. It also suggests the analysis of style approach from its very start up to its contemporary state. The author proposes the periodisation of cognitive studies in psychology.

УДК 159.99

А. А. Дзідкоўская, А. П. Лабанаў

СУЧАСНЫЯ КЛАСІФІКАЦЫІ І ДЭФІНІЦЫІ КАГНІТЫЎНЫХ СТЫЛЯЎ

Класіфікацыя кагнітыўных стыляў. Прыведзеная перыядызацыя даследавання кагнітыўных стыляў пацвярджае, што неабходнасць распрацоўкі іх класіфікацыі ўзнікла на мяжы першага і другога этапаў даследавання. Па-першае, рэзультатам парцыяльнага падыходу з'яўляецца дастаткова вялікая колькасць самастойных кагнітыўных стыляў. Па-другое, узнікла неабходнасць збалансаваць развіццё тэндэнцый да дыферэнцыяцыі і інтэграцыі ў псіхалогіі кагнітыўных стыляў, ураўнаважыць іх.

Змест канкрэтнай класіфікацыі кагнітыўных стыляў абумоўлены тым, якім падыходам — множным альбо унітарным — кіруеца яе аўтар. Гэтыя падыходы, відавочна, былі выдзелены па аналогіі з дзвюма лініямі (Ч. Спірмэна і Л. Тэрстуна) у псіхалогіі інтэлекту. Так, у 1990 г. М. А. Халодная праста канстатуе

наяўнасць пайтара дзесятка кагнітыўных стыляў [10], не ўдзяляючы ўвагі праблеме кагнітыўных стыляў, зыходзячы з множнага падыходу. У наступных фундаментальных выданнях [11—14] яна падае аналіз замежных класіфікацый і пропаноўвае найбольш глабальную аўтарскую класіфікацыю стыляў.

М. А. Халодная ў якасці радавога (найбольш агульнага) паняцця выкарыстоўвае тэрмін «пазнавальныя стылі» як тыпы стыляўых якасцей інтэлекту. Пазнавальныя стылі яна падзяляе на чатыры групы: кадзіравання інфармацыі; кагнітыўныя; інтэлектуальныя; эпістэмалагічныя.

Стылі кадзіравання інфармацыі — гэта індывідуальна-свойсцаблівія спосабы ўяўлення інфармацыі ў залежнасці ад дамінавання пэўнай мадальнасці вопыту. У айчыннай традыцыі дадзеныя стылі разглядаюцца ў кантэксце рэпрэзентатыўнай сістэмы чалавека.